

Чырвоная Зьмена

№ 81 (1048) | ПАНЯДЗЕЛАН, 7-га красавіка 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКОЙ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДЛІКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 80

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
секратарыят—12-19.
АДРАС НАНТОРЫ:
Косамоўская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВЫДАЊНЯ Х.

Кошт асобнага №—2 кап.

ТАМ, ДЗЕ ПАНУЕ ДЭМОКРАТЫЯ



У „дэмакратычнай“ Амерыцы існуе „свабода“ стачак. Але гэта толькі рабочым забаставаць і патрабаваць палепшэння свайго становішча, як гэта „свабода“ для рабочых ператварэцца ў свабоду для поліцыі, якая бязлітасна і жорстка распраўляецца з бастуючымі.

Недаўна забаставалі ў Нью-Ёрку мехашчыкі, патрабуючы прыняцця левага профсаюзу. Прыбыўшая па закліку капіталістыччых паліцыя, жорстка распраўляецца з рабочымі. У выніку—14 рабочых ранена.

На здымку: Чарлз Констант з разбітым чэрагам і Гарль Розенфэльд—з колатай ранай на назе.

ПАСЬПЯХОВАЕ НАСТУПЛЕНЬНЕ АТРАДАУ ЧУ-ДЭ

На поўначы Гуандунскай правінцыі камуністычнымі атрадамі заняты буйнейшыя гарады

ШАНХАЙ, 5-4. Пасоўваньне камуністычных атрадаў пад камандаваннем Чу-Дэ на поўначы правінцыі Гуандунь сустракае, па ўсёй відочнасці, слабое супраціўленьне.

Па апошніх вестках, атрадамі Чу-Дэ заняты буйнейшыя гарады на поўначы Гуандунскай правінцыі—Нанчо, Сусім, Ян-Цза. Заняцце гэтых пунктаў мае стратэгічнае значэнне і аблягае далейшае пасоўваньне камуністычных атрадаў.

З Кантону для барацьбы з атрадамі Чу-Дэ тэрмінова выкліканы войскі.

Барацьба за масы моладзі—задача дня

Нарада эўропэйскіх сэнцый КІМ’у

БЭРЛІН, 5-4. У канцы сакавіка ў Нямеччыне адбылася нарада вядучых эўропэйскіх сэнцый КІМ’у. Нарада абгаворыла пытанні, звязаныя з паваротам да масавай работы. Высветлілася, што нямецкі камсамол мэтамі спарывітва, ударных брыгад і праікненьня на прадпрыемствы завербаваў у працягу апошніх трох месяцаў вышэй 4-х тысяч новых членаў.

У Чэхаславакіі камсамол вырас на 1000 чалавек. Лік ячэек на фабрычных і гандлёвых прадпрыемствах падвоіўся. Камсамол працікава на такіх буйных прадпрыемствах, як заводы Скода, і працуе шэраг эканамічных і політычных стачак моладзі. Аднак, у саюзе ня выжыта вялікая цяжкасць. Наглядаюцца зьявішчы авангардызму і сэкцянства.

Польскі камсамол таксама адзначае рост колькасці членаў і ячэек. У Францыі колькасць камсамольцаў павялічылася на 1000 чалавек. Італьянскі камсамол, які знаходзіўся аж да апошняга часу ў цяжкім становішчы, зараз таксама адначасова пасьпехі і аднавіў страчаны сувязі. Італьянскія камсамольцы актыўна ўдзельнічалі ў выступленьнях супроць пкваньня СССР. У Англіі камсамол і зараз знаходзіцца ў цяжкім становішчы, ня глядзячы на частковую дасягненні, напрыклад, стварэнне некалькіх новых ячэек, 12 спортыўных клубаў моладзі і інш.; да гэтага часу ў Англіі няма пералому да масавасці.

Нарада констатвала, што ў сэнцый КІМ’у усё яшчэ ня выжыта замкнутасць, недастаткова разгортнута масавая работа. Намечана правядзенне шырокіх масавых выступленьняў у вількодных дні, разгортванне вырбавачнай кампаніі, пашырэнне эканамічнай барацьбы, рэарганізацыя на аснове масавай работы, паглыбленне політдукацыі.

Жорсткія зьбіванні дзяцей у Індыі

Некалькі дзяцей цяжка паранены

БАМБЕЙ, 5. Дэманстрацыя, якая была арганізавана вучнямі школ у сувязі з паходам Гандзі, была разганана поліцыяй, прычым апошня прыступіла ў ход дубінкі, бязлітасна зьбіваючы дзяцей. У выніку 10 падрусткаў ва ўзросце 12-17 год, былі адвезены ў шпіталь, з іх некаторыя з цяжкімі ранамі.

Памылкі выправіць на-хаду

Супроць дзяляцкага падыходу да чысткі камсамольцаў ВНУ

Чыстка камсамольцаў апошніх праймаў ВНУ і тэхнікумаў ужо пачалася. Першыя крокі чысткі прыцягваюць нас біць сур’ёзную трыбуналу.

Неаднаразкія сыгналы, якія даваліся газетам, аб правале чысткі на факультэце сав. будаўніцтва ў Менску, а таксама і ў некаторых акругах, зараз паглыбляюцца яшчэ і тым, што да чысткі прыцягнуты шырокія масы раённай моладзі, што чыстка ВНУ і тэхнікумаў далей сьцен навучальна-адукацыйна не пашла. Вобразна гаворачы,—камісіі па чыстцы і кіроўчыя камсамольскія арганізацыі выключылі ў сваёй асабістай шкарпіне, Вакол чысткі ня складзена належная політычная і грамадзкая праца.

Напрыклад, у БДУ абмежаваліся тым, што вывесілі плякаты, вывуні ды выпусцілі пасьпенгазету. Стратэгічнаўскі РК ЛКСМБ падняў на-дзялічку да гэтага пытаньня, абмежаваныя толькі пасьпенгазету і аркуляраў ячэйкам навучальна-адукацыйна.

Да чысткі ня прыцягнуты групы „бывалых кавалеры“. Частка ячэек ўсхвадоміла ўсёй політычнай тэмай чысткі і падшыла з формальнага боку да яе, абмежаваныя формальным складаньнем характарыстыкі.

Усе гэтыя прарывы ў чыстцы аблягаюцца яшчэ і тым, што апрактыка да яе была сьпошная, а дастатковай прапрацоўкі яе ў асях рабочай моладзі і дарослых чалавек.

Ва ўмовах абвостранай клясавай барацьбы, ва ўмовах баявых тэм і соцыялістычнага будаўніцтва, задачы чысткі настолькі вялікія,

што патрабуюць ад усіх камсамольцаў чоткага і яснага яе ўразуменьня, а ад кіраўніцтва—поўнай адказнасьці за пасьпяховае выкананьне пастаўленых перад чысткай задач.

Політычныя прарывы, якія наюцца ў пасобных зьвоньнях камсамольскай арганізацыі, маюць таксама месца і ў пасобных зьвоньнях вучэбных ячэек.

Опартуністычным вылазкі асобных камсамольцаў у БДУ (змазваньне клясавай барацьбы), прасьлізеньне „левай“ фразы ў АБВШ. Дзяляцкі падыход да барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам з боку ячэек БПТ ў час чысткі Жылуновіча, усё гэта сьведчыць нам аб тым, што на асобных камсамольцаў мае свой уплыў дробна-буржуазная стыхія.

Адсюль зусім відавочным становіцца задача перад кожным камсамольцам правяркі яго, асабліва яе будучага спецыялістага, навокульні ён здолеў змагацца за лінію партыі. Чыстка павінна рашуча адсяць тых, хто за камсамольскім білетам хавае свой клясава-варожы твар, хто ня здолеў змагацца за генэральную лінію партыі.

Было-б вядзарнай памылкай сьцьвярджаць, што нашы будучыя кадры чырвоных спецыялістаў ня здолены змагацца за лінію партыі. Увесь склад у цэлым зьяўляецца блызуноўна здаровым, які аддасць поўнасьцю свае здольнасьці і сілы на карысьць соцыялістычнага будаўніцтва.

Аднак, у асяродзьдзі будучых чырвоных спецыялістаў маюцца пасобныя камсамольцы, якія ня здолены змагацца за лінію партыі, якія ня здолены выканаць усіх задач,

ускладзёных на іх партыяй і камсамолам. Вось ад такіх камсамольцаў і трэба ачышчаць шэрагі камсамолу.

Чыстка камсамольцаў павінна мець глыбокае політычна-выхаваўчае значэнне. Яна павінна зьявіцца адным з мэтаў клясавага выхаваўня шырокіх мас камсамольцаў. Адсюль зусім відавочным становіцца тая адказнасьць задачы, якія ускладзены на рабочыя камсамольскія ячэйкі.

Патрэбна разгарнуць шырокую большавіцкую самакритыку і праз фільтр рабочай самакритыкі прапусьціць кожнага камсамольца выпусьніца.

У тых мясцох, дзе рабочыя ячэйкі ня прыцягнуты да чысткі, дзе чыстка праходзіць вузка-замкнутым парадкам, патрэбна рашучы пералом, а ў некаторых мясцох і адмена правядзенай чысткі з тым, каб мобілізаваць масы, з тым, каб прыцягнуць да чысткі як мага большую колькасць рабочай моладзі.

Фактам беспрабудага дзяляцтва, штампаванья дырэтыў і г. д., якія прыкмятаюцца яшчэ з боку асобных кіруючых арганізацый, патрэбна палажыць канец.

Першыя сыгналы чысткі павінны быць абгавораны на сходах, з тым, каб прыняць рашучыя меры да выпраўленьня месішчых памылак.

АК, РК і ячэйкі павінны шырока абгаварыць ход чысткі і зрабіць рашучы паварот у бок прыцягненьня да яе рабочых мас, у бок шырокага разгортваньня самакритыкі, у бок шырокага абгавареньня політычных задач, якія стаяць перад чысткай, з тым, каб зараз-жа, безадкладна, на-хаду выправіць дапушчаныя памылкі.

Што робіцца ў Кітаі

На новым уздыме

Чу-Дэ і яго гэрэічны корпус

Што зараз адбываецца ў цэнтральным Паўднёва-Заходнім Кітаі? Шы выпадковы характар апошніх падзеяў, якія захапілі вялікія масы, з насельніцтвам 130-150 мільянаў чалавек?

Ваенныя апэрацыі, праводзімыя рэвалюцыйнымі войскамі не зьяўляюцца ўжо ранейшымі партызанскімі выступленьнямі. Яны адлюстроўваюць у сабе, бясспрэчна, новы магутны ўздым рэвалюцыйнага руху, які разгортваецца ў найбольш важных эканамічных і стратэгічных раёнах, на базе надзвычайна абвастрымага крызісу і надзвычайна заблытаннага сутрагона і міжнароднага становішча Кітаю.

Комітэры прадбачыў непазбежнасць шпаркага ўздыму рэвалюцыйнай хвалі ў Кітаі яшчэ два паловай гады таму назад, лічачы адной з асноўных умоў перажыванай барацьбы рабочае клясы з Нанкінскім урадам пераходнае моцнае Чырвоная армія. IX пленум Выканкому Комінтэрну ў сваёй рэзолюцыі на кітайскаму гытаньню гаварыў: „Гэтай задачай партыі ў сав. рэвалюцыйных сьлянах раёнах зьяўляецца правядзеньне аграрнай рэвалюцыі і арганізацыя часьцей Чырвонай арміі ў разьліку, што гэтыя часьці будуць паступова аб’яднацца ў агульную ўсекайскую Чырвоную армію“.

Кітайская камуністычная партыя ня прыступіла да пасьпяховага выкананьня гэтай дырэктывы Комінтэрну. Яна ўтварыла з рознагалосных партызанскіх атрадаў моц-

ныя вайсковыя сілы, якія атрымалі перамогі над лепшымі войскамі Нанкінцаў.

Кітайская Чырвоная армія зародзілася ў перыяд жыццёвага паўстаньня (1927 г.) з чэсьцей Хо-Луна і І-Цзіна, а потым кантонскай камуны (сьнежань 1927 г.). Пацярэўшы паражэньне ў барацьбе з панікнам камуністычнымі атрадамі адшлі ў горы прыбярэжных (Фуцзянь) і цэнтральных правінцыяў (Хунань і Цзянсі). У выніку сялянскіх паўстаньняў у пачатку 1929 году тут стварыліся дзьве моцныя партызанскія групы пад камандай Хо-Луна і Чу-Дэ, якія склалі асноўнае ядро кітайскай Чырвонай арміі, якая пачала стварацца.

Асаблівай упартасьцю ў барацьбе з нанкінцамі адзначаўся так званы 4-ты корпус Чу-Дэ і Мао-Дэ-Луна (політычны комісар корпусу).

Не давяраючы мясцовым войскам Чан-Кай-Шы кідае супроць Чу-Дэ адну дывізію правінцыі Анхой і другую з Цзянсі. Разам з першай Фуцзяньскай дывізіяй яны пачалі наступленьне; Чу і Мао вырашалі з боем адступіць перад надзвычайна моцнымі сіламі праціўніка на поўдзень у правінцыі Гуандунь. Гэтае „адступленьне“ патрабавала ініцыяты супроць неўдалым партызан яшчэ дзьве гуандуньскія брыгады. Такім чынам, урадзеныя войскі, якія дзейнічалі супроць чырвоных, налічвалі ня менш 4-х дывізіяў. Становішча 4-га корпусу здаваўся бязьнадзеждным. Буржуазныя газэты лікавалі. Генэральны данжэньні былі напоўнены пера-

кананасьцю ў канчатковай перамозе.

Але лікаваньне працігвалася нядоўга: толькі 20 дзён.

Чу і Мао робяць самы цяжкі манёўр і, прабіўшыся праз недаступныя горныя масы, прырываюцца да мяжы Фуцзяні. Шэраг гарадоў шпарка пераходзіць у рукі чырвоных. Нанкінскія часьці зьяўляюць аб’ект. У адным з гарадоў да абароняўшайся амаль дывізіі ў палон пападаюць 100 мясцовых неспасьпелых уячы багатыроў, якія добра падмацавалі сваімі талентамі касу 4-га корпусу.

Гэта было ў канцы мінулага году.

Перамогі Чу пачалі паднімаць супроць нанкінскага ўраду адзін за другім павеіты. Гэтай зімой паўстаньне ахапіла правінцыю Фуцзянь, амаль усю правінцыю Цзянсі, перакінулася ў Чжэ-Цзяні і Анхой. У бойках з паўстанцамі нанкінцы неаднаразкія цярэлі паражэньне, страцішы шэраг ваенных складаў і некалькі дзясяткаў гармат.

Вайсковыя апэрацыі войск Чу-Дэ прывялі да таго, што зварз Савецкага Улада ўдзельнічалася ў значнай колькасці раёнаў Фуцзяню, Гуандуня і асабліва ў Цзянсі, якая зьяўляецца адной з самых населеных правінцыяў Кітаю (30 мільянаў жыхароў) і якая займае вельмі важнае стратэгічнае палажэньне на подступах да Нанкіну і Ухану (трохкутнік Ханькоў—Ханьян—Учан). Гэтым чынам устанавіў прамысловы-вайсковы цэнтр.

Але апэрацыі, якія вядуцца кі-

тайскай Чырвонай арміяй, не абмежоўваюцца толькі заходнімі і паўднёва-заходнімі правінцыямі. У раёнах памежных з тымі, дзе дзейнічаюць войскі Чу-Дэ, оперуе корпус Хо-Луна, а затым значныя атрады камуністыч Чжоў-Вей, Пен-Хуа, Ван-Чы-Міна і інш. Наогул усё гэтыя аб’яднаныя адзіным кіраўніцтвам войскі складаюць колькасна ня менш трох арміяў, якія аб’яўляюцца на дзсяткі мільёнаў сялян, якія альбо адкрыта паўстаілі, альбо чакаюць толькі сыгналу, каб паўстаць супроць нанкінскіх дыктатараў.

Гэты шырокі паток сялянскага руху, які перакідаецца на поўнач і поўдзень, і пасьпехі Чырвонай арміі, якая пагражае адначасова Ухану (з боку Цзянсі, Хунані і Хубей), Нанкіну (з боку Анхой і Цзянсі) і Кантону (Гуансі), нярэшце, новы ўздым рабочага руху—гаворыць аб тым, што кітайская рэвалюцыя, якую зьбіраліся пахаваць і тронкістыя і правыя ўхілістыя, на толькі жыве, але і расьце і перамагае. Абставіны, якія склаліся, бесперапыннае ярастаньне эканамічнага крызісу і вайна паміж генэраламі і ўпартая арганізаваная работа, якая праводзіцца ў занятых раёнах політычным апаратам арміі Хо-Луна і Чу-Дэ, арганізацыя сялянства і рабочае клясы забяспечваюць далейшае разгортванне апэрацый і новыя перамогі Чырвонай арміі.

Набліжаецца час, калі паўстаўшыя пролетарыят прамысловых цэнтраў Кітаю, захапішы арсеналы, аружэньні і мэталюргічныя заводы, прыядзе сваімі сіламі, неадна і кіраўніцтвам на дапамогу паўстаўшай вёсцы, каб у саюзе з ёй зброй кітайскай Чырвонай арміяй нізрынуць уладу панюў і падняць ва ўсім Кітаі сьцяг саветаў.

**ПРАНІЗВАЮЧЫ УСЮ РАБОТУ
БАЛЬШАВІЦКАЙ САМАКРЫТКАЙ**

**мы забяспечым чоткае
правядзеньне лініі партыі
ува ўсёй практычнай рабоце**

**РАШУЧА БІЦЬ ПА УСЯНІХ ІМНЕНЬНЯХ ЗАГНАЦЬ АЛЬБО УКЛАСЬЦІ У РЭГЛЯ-
МАНТ САМАКРЫТКУ**

„ДРОБЯЗІ“, ЯКІХ НЯ ВАРТА КРЫТЫКАВАЦЬ!”

У профшколе будаўнікоў (Менск) рыхтуюцца да вечару. Рэпэтыцыі інсцэніроўкі. Да пачатку рэпэтыцыі з інсцэніроўкай азнаёмліліся члены бюро комсамольскай ячэйкі, члены драмгуртка і наогул комсамольцы.

Усе гледзіліся, што інсцэніроўку гэту трэба паставіць, бо яна крытыкуе адмоўныя зьявішчы ў рабоце і вучобе профшколы.

Спукаўшыся крытыкі і самакрытыкі, некаторыя члены бюро комсамольскай ячэйкі тэрмінавае паседжаньне бюро, на якім паставілі пытаньне, ці варта праводзіць гэтую пастаноўку няўжо-ж няма ў Дзяржвыдавецтва п'есак. Толькі тут з усёй яркасьцю выявіўся твар праўдзівай пастаноўкі. Члены бюро з пенай у роце хвалюцца: „Як гэта Шульман (а тар інсцэніроўкі) піша, што мы пакідаем цэх на гадзіну наей, калі ў пункце па соіснаборніцтву вызначана, што ўсе „акуратна“ наведваюць. Трэба затрымацца з пастаноўкаю да пастаноўнага сходу“.

У адказ на гэта пачуліся выкрыкі з месца: — „А што, няпраўда?.. А сам Шошкі ня выходзіць з цэху на 2 гадзіны раней?.. Няма чаго пратрымаваць сухіх пастаноў і пунк-

таў... Нечага замазваць факты“ і г. д. і г. д.

„Самакрытыку пушчаць на вечары няёмка“

Партпрымацаваны — ён жа інструктар профшколы — кажа: „Тое, што сымулююць, гэта праўда, за гэта я падымаю абедзьяе рукі. Але, па-мойму, ня варта рабіць гэтай пастаноўкі, бо гэта ня п'еса, а самакрытыка, ну, а самакрытыку пушчаць на вечары няёмка, — яшчэ пакрыўдзяцца!“

Цікава, чым тлумачыцца такое выступленьне інструктара? А вось, бачыце, асоба яго таксама ў гэтай пастаноўцы закранута. Ён прыходзіць на хвіліну на лекцыю і раз-жа выходзіць. На агульным сходзе, дз удзельнічалі члены камісіі акрамя таксама было падкрэсьлена, што інструктар амаль ніколі ня бывае ў цэху, што ён вандруе па ўстановах.

На сходзе выказаўся адзін з комсамольцаў, які спраўды па-большавіцку значыць, што трэба прызнаць свае памылкі, што трэба разгарнуць больш самакрытыку, дык яму ў адказ выступілі з такой прамовай: „Ты заўсёды бачыш толькі дрэнныя бакі, а ўсё добрае

не заўважаш“. Сакратар ячэйкі выступае на сходзе і заяўляе: „Што-б ні гаварыў наш партпрымацаваны — усё верна, заўсёды яго праўда. Ён не памыліцца ніколі, а калі ты ўпэўнены і добра ўпэўнены, што ён памыліўся, то ніколі не гавары, што ён памыліўся, а прыдзі на бюро і скажы: — мне здаецца(!), што даны партыюц памыліўся“.

Ударны цэх, у якім ударна сымулююць

У інсцэніроўцы паказваецца, што з боку бюро не вялося жорстка барацьбы з клясамым ворагам... Бюро нічога не зрабіла з Райхдумам, пра якога два разы пісалася ў „Ч. З.“, як пра клясавых воражоў на элемент, яно толькі вывела яго з свайго складу. Наогул, бюро не рэагуе на факты скурэленьня клясавай лініі, змазваючы спраўдзенае барацьбу з чужым элемэнтам гарачымі словамі на сходзе аб клясавай барацьбе.

Інсцэніроўка закранула факты пахабшчыны, якія мелі месца ў профшколе.

Так пад шыльдай дробязяў замазваюць балючыя месцы школы. Аркадзь Корэспандэнт.

Даць працоўнаму танна і смачна абеду

Без перабудовы грамадзкага харчаваньня — немагчыма рэволюцыя быту

Капуста на... бесперапынцы

Асабліва дрэнна абстаіць справа з харчаваньнем у менскім політэхнікуме. Сталоўка, якая рыхтуе толькі абеды заслужовае значнай увагі. Нашы абеды — гэта маленькая катлетка з ложыкай картошкі і соусу гэта — II-ая стравя, а аб першым і казаць ня варта. Капуста перашла на бесперапынны навуцальны год. У месца бывае толькі 2-3 зьмены. Несьвіная, бяз усякага смаку і ўрэшце цэлымі качачамі, падаецца гэта капуста.



СТУДЭНТ, Чорт — бы яго і оптыка не дапамагалі... Праз лупу крупінку ня знайдзеш!

просан буфэт працоўным, які акрамя таго, сабраў па высокай пане, а ў апошні час зусім чамусьці не працуе. Такім чынам, значнай большасьць студэнтаў прыходзіцца сядзець гэта сьнедаць.

Гаспадарчая камісія і загадчык сталовай гэтым мусіць зусім не клапаціцца.

Адміністрацыя політэхнікуму неабходна зарэжа паставіць зноў буфэт і праверыць становащца сталоўкі.

Віктор З.

Халвы і той...

У Месьцслаўскай студэнтскай сталовай да сакавіка месца харчы былі яшчэ сноснымі, а ўжо з сакавіку месца часта прыходзіць няжываты падшчыма халды бешамоўкі, бо дадуць супу, надыдзі нашы ложку і на ўсё порцы хлеба. У гарадзкой сталоўцы спрыта ня лепш. І там акрамя чаю і аст халвы больш нічога няма. Халва то не аўсёды бывае. Калі халва прыехаў у камандыроўку, ды трэба загадаў заказваць абед, а на і так без яго застанешся. Нагул хаця нашы кабачы рыхтуюцца з баграцтва, рабочых, але ўмя для нармальнах заняткаў шыаа акру...

Органам займаючымся пытаньнем народнай асьветы патрэбна зьявіцца гэтым пытаньнем, каб стварыць належны ўмовы, пры якіх магчыма было-б высці нармальнах заняткаў.

Ян Чахавіда

НЕХАПАЕ МЕСЦ

Грамадзкае харчаваньне на в. вольдзе „Добраапрацавацік“ паставілі лена дрэнна. Месца сталоўкі няма, якая ня можа абслужыць усіх ронібоных, колькасцю ў 350 чалавечу. Абеды рабочым даюцца ў дзень прпартыі, але ня гледзчы на гэ халва ня ўсе могуць імі карыстацца. Та ня не хапае месца і часты рабачы прыходзіцца браць з дому і зусім нічога ня есьці. Сама сталоўка невялікая, у якой могуць са зьямісьціца ня больш 70 чалавечу. Абеды па сваёй якасьці добрыя, але адно гора, што іх нехапае. Трэба бабудаваць яшчэ адзін корпус, каб усе маглі паабедкаць. Італьянская праца паўгадзіны кідаюцца працу і бягуць, каб заняць месца а праца заставаўца. У блэ жэйшы час гэта становіцца трэба выжыць і паатрававаць рабочы чых выканаць.

Булькотны

На „Беларусцы“ дрэнна

Рабочыя галятарэйнай фабрыкі „Беларуска“ скарэ дзятца — чаму ў нас няма сталоўкі, а ёсьць перасовацкая кухня, якая можа абслужыць толькі адну пятую частку рабочых, прычым абеды вельмі нядобраякасныя. Зако чамусьці не зьявртае на гэта увагі і рабочым прыходзіцца галадаць. Гэтае становішча трэба выжыць і падумаць на тым, каб задаволяць запатрабаваньні рабочых „Беларускі“.

Д. К.

Даюць магчымасьць... арудаваць

Загадкачам Чавушка хлебапакані зьяўляецца кандыдат партыі Вузалеўскі. Ён сваёй дзейнасьцю кампромэтуе партыйную лінію і натварны шэраг кримінальных учынкаў. Ян толькі Вузалеўскі прышоў на працу, ён пачаў „гаспадарнічаць“. Замест порцы ў 4 з палкіля цукру ў булкі, ён даваў 3 з пал. кіле і запісаў у ведамасьці 4 з пал. кілэ.

Вузалеўскі вельмі занепакоены рашучым наступам на капіталістычныя элемэты. Пазбаўленца ён выдае з пякарні хлеб і абаранкі, калі з пякарні, як правіла, не выдаецца наогул тавару. Вузалеўскі прымусяў бронь-вучня Вапрэнскага занесьці яму да хаты мяшон вотрубаву. Вучань Вапрэнскі, нясуць „вотрубаву“, адчуў вялікую цяжкасьць, — расчыншшы мяшон, ён убачыў там першасортную пшанічную муку.

Усе гэтыя факты ўскрылі комсамольцы, якія працуюць у пякарні. Яны падалі колектыўную заяву ў РК КСМ. Райком комсамолу накіраваў гэтую заяву ў фракцыю ГАРПО. Там яе марынавалі і ў выніку фракцыя, ня выклікаўшы ні

комсамольцаў, ні работнікаў райкому, прызнае заяву нягрунтоўнай (!?).

Але пасля настойлівага патрабаваньня райкому комсамолу, фракцыя ГАРПО вылучае камісію для расьсьледаваньня гэтых фактаў. адначасова вылучаецца камісія і з партыйнай ячэйкі ГАРПО. Камісія і партыйная ячэйка прызнаюць факты сапраўднымі і паставіліяюць зьяніць з работы Вузалеўскага і паставіць пытаньне аб выключеньні яго з партыі. Матар'ял пераходзіць у РК КП(б)Б, т м таксама прызнаюць факты правільнымі і выносяць пастанову аб зьяніцці Вузалеўскага з працы і зьясьненні яму суровай вымовы па партыйнай лініі.

Вузалеўскі „Індывідуальна апрацоўвае“

Пакуль тут працавалі камісія і падкамісія, Вузалеўскі „апрацоўваў“ старэйшых рабочых: — „Вы (рабочыя) гаварыце, што гэта ўсё хлусьня. Вы — людзі сямейныя, вам трэба зарабляць на хлеб, таму ня лезьце ў чужыя кусты“.

Аб ходзе колектывізацыі і падрыхтоўцы да веснавой пасеўнай кампаніі Рэзолюцыя пленуму ЦК КП(б)Б па данкладу тав. ГАЛАДЗЕДА

1. Пленум ЦК КП(б)Б, заслухаўшы данклад т. Галадзеда аб ходзе колектывізацыі і падрыхтоўцы да веснавой кампаніі, адзначае, што вынікі колектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадарак БССР да пачатку веснавой сьнебы бязгучна гарту паказваюць, што політыка нашае партыі, накіраваная на максымальна магчымыя тэмпы індустрыялізацыі краіны і сацыялістычную рэканструкцыю сельскае гаспадаркі на базе арганізацыі буйных савешкіх гаспадарак і колектывізацыі — зьяўляецца адзінай правільнай політыкай. Дзякуючы гэтай цюлітыцы стварылася поўная магчымасьць рэарганізаваць сельскую гаспадарку на сацыялістычных падставах, змяніць вытворчасць кулацкіх гаспадарак вытворчасцю кулгасаў, ахапішы колектывізацыяй мільёныя масы бядняцка-серадняцкае сялянства, што дало магчымасьць паставіць і ажыццяўляць задачу ліквідацыі кулацтва, як клясы. Іменча дзякуючы правільнасьці генэральнай лініі партыі мы дасягнулі гэтых вялізарных посьпехаў у справе сацыялістычнай перабудовы сельскае гаспадаркі і яшчэ раз даказалі шкоднасьць ідэй, якія прапанаваліся правамы ўхлілістымі, спрабаваўшымі аддзільна шукаць партыю да ленынскага шляху ў дрэбна-буржуазнае балота, на шлях, які вядзе да рэстаўрацыі капіталізму ў нашай краіне.

2. Адзначаючы сапраўдны посьпехі колектывізацыі сельскае гаспадаркі БССР, якія паказваюць, што ўсе нашыя самыя оптымістычныя плянавыя меркаваньні значна перавышаны, пленум ЦК КП(б)Б разам з гэтым констатуе, што ў шэрагу месца пры правядзеньні колектывізацыі дапускалася самае шкоднае, часам даходзячае да простага злачынства, скажэньне лініі партыі. Гэтыя скажэньні і скурэленьні генэральнае лініі нашае партыі выявіліся: у парушэньні добраахвотнасьці і прымяньняі прымусовай колектывізацыі, у дапушчэньні безадказнага абагуленьня „усьця і ўсі“ і тым самым грубым чынам парушаліся дырэктывы ЦК УсеКП(б) (пастанова ад 6-1 1930 г.), XVI партыйнай канфэрэнцыі і ЦК КП(б)Б аб поўным зрэсьпячэньні прынцыпаў сапраўднай добраахвотнасьці пры правядзеньні колектывізацыі.

Ёсьць выпадкі, калі ня толькі пасабонныя члены партыі, але і нэват і цэлыя раённыя арганізацыі грунтавалі сваю работу па колектывізацыі выключна на аўтапартыйных мэтадах адміністраваньня ў справе колектывізацыі, прыбываючы нэват і да простых пагроз у адносінах да сэрадняцоў і бядняцоў, не жадаючых пакуль што ісьці ў колгас (пераслова выслылі ў Салаўкі, пагроза пераслэньня ў Сібір, арышт і ішч.), нэват былі выпадкі раскулачваньня пасабонных сэрадняцоў, пазбаўленьня іх выбарчых правоў і ішч.

Замест сур'ёзнай і глыбокай політычнай працы, якая павінна была быць разгорнута ўсімі партарганізацыямі пры арганізацыі колгасаў, многія члены партыі аддзялілі перавагу „легкім“ мэтадам працы шляхам адміністрацыйнага пераводу да перагібаў і скурэленьня правільнай лініі партыі, тым самым такія „калектывізатары“ дапамагалі ішчым клясамым ворагам (кулакам і контр-рэволюцыйным элемэнтам) вэсьці барацьбу супроць колгасаў.

Замест каніцэнтрацыі увагі ўсіх арганізацый на абагуленьні асноўных сродкаў вытворчасці (інвэнтару, коняі насеньня, гаспадарчых пабудоваў, таварна-прадукцыйнай рагатай жывёлы) частка таварышоў займалася абагуленьнем усёй жывёлы, у тым ліку дрэбнай і пшухі.

У шэрагу выпадкаў пасабонныя перагібы дыводзілі нэват да таго, што некаторыя „калектывізатары“ імкнуліся колектывізаваць горад і мястэчка, і, раскулачваючы кулака, дапускалі ў некаторых мясцох раскулачваньне дрэбнага гандлера ў горадзе і ў мястэчку і нэват раскулачваньне дрэбнага мястэчкавага вытворцы (саматужніка з адным альбо двама вучнямі). Гэты перагібы з аднаго боку, з другога няправільнае рэгуляваньне гандлю прыводзілі і да адміністрацыйнага ліквідаваньня рынкаў, што, бязумоўна, парушала таварызэрот паміж горадам і сялянствам і затрымяла забяспечэньне рабочых гораду прадукцыяй сельскае гаспадаркі. Падобны перагібы зьявіліся ў шэрагу выпадкаў простым вынікам яўнага неўра-

меньня і скурэленьня правільнай лініі партыі, а часам і нежаданьня яе праводзіць. Адсюль і перагібы ў пазбаўленьні выбарчых правоў значнай часткі мястэчкавой беднаты, што падлягае безадкладнаму выпраўленьню на паставе маючыхся дырэктыў. Неабходна даскладна і пьвэрда кіравацца ў гэтым пытаньні дырэктывай, выкапаная т. Сталіным у адказе на запытаньні сэвярдлоўнаў (адказ на першае запытаньне) і пастанова ЦК УсеКП(б) аб аддзяленьні рынкаў (пункт б адозвы ЦК УсеКП(б)).

Пленум ЦК КП(б)Б самым рашучым чынам асуджае дапушчэньня перагібы і пэперавіла, што да ўсіх парушэньцяў правільнай партыйнай лініі ў справе колектывізацыі будаць прымаць самыя сур'ёзныя меры пакараньня аж да выключеньня з шэрагу партыі, як тых людзей, якія лічаць сабе самымі „ленымі“ на справе льючы вяду на мяшч прыхавых опортуністыч, якія (правыя опортуністы), скарыстоўваючы пасабонныя памылкі і перагібы ў справе колектывізацыі імкнуцца апраўдаць сваю права-опортуністычную тэорыю і практыку, узводзячы памылкі пасабонных галаваляпаў ў генэральную лінію нашай партыі. Абаявак усіх членаў КП(б)Б, КСМ даваць самы рашучы адпор пасабонным імкненьням прыхавых опортуністыч і „леных“ загібчыкаў.

3. Разам з адзначанымі вынікамі колектывізацыі, якія дасягнуты да гэтага часу, Пленум ЦК КП(б)Б лічыць зусім недавальняючым вынікі падрыхтоўкі да веснавой пасеўнай кампаніі. Ня гледзчы на тое, што да пачатку сьнебы засталіся тьдні, і нэват ліч, абагуленьне насеньня, рабочае жывёлы, сельска-гаспадарчага інвэнтара прыходзіць зусім недавальняючым, рамонт інвэнтара прыходзіць алачынна слаба. Зусім недапушчальна праводзіцца работа па кантрактах, прычым шмат работнікаў лічыць, што ў зьяязку з сучаснай колектывізацый

задача кантрактацы адшыла на задняк, што зьяўляецца ня толькі адзіным памылкам, але і шкоднічым. Зусім слаба праводзіцца работа арганізацыі машына-конных станцый. Недавальняюча арганізацыя працы ў колгасах. Слаба арганізавана праца па складаньні вытворчых гаспадарчых плянаў у колгасах і зусім разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва, як мэтад штотдённай працы. Адначасова Пленум ЦК КП(б)Б раіць па падкрэсьлівае недавальняючым працы ўсіх арганізацый па сваёй асноўнай падрыхтоўцы да веснавой сьнебы бядняцка-серадняцкіх гаспадарчых пасабонных членаў (індывідуальны сэктар).

Шэраг арганізацый недадавалі аглядна працаваць веснавой пасеўнай кампаніі, якая павінна азнаўляць вялікую ролю ў сапраўдным ажыццяўленьні сацыялістычнай і конструкцыі сельскае гаспадаркі. У вышэйшым яе вытворчым на прапасабоннае. Неабходна ўпяміць, што ішч пяховае правядзеньне веснавой пасеўнай кампаніі бягучага году будама мацэйшым ударам на кулака.

4. Выходзячы з вышэйазначаных і прымаючы пад увагу выключнае значэньне далейшага змяняць ня і паўярэньня колгаснага будаўніцтва і поўнага і безагаварачнага забяспечэньня выканання вызначаных плянаў пасеўнай кампаніі бягучага году, Пленум ЦК КП(б)Б паставіў літыві.

1. Безадкладнае, самае энэргічнае і па-большавіцку настаяльчае правядзеньне дапушчэньня скурэленьня перагібаў пры колектывізацыі, на прыставае паказаньне, дадзеным у пастановах ЦК УсеКП(б) і ў артыкулах Сталіна („Праўда“ ад 2-ІІ—30 1930 зьяўляюцца адной з карных і дэспэтных задач аднаго члена партыі, а на на ЛКСМБ, рабочых брыгад, а на сельсавету і ўсіх грамадзкіх арганізацый. Неабходна павэсьці сур'ёзны

У ПОЛАЦКУ УСЁ ЯШЧЭ „УЗГАДНЯЮЦЬ І ПЛЯНОУЦЬ“

Некаторыя ўстановы Полаччыны сваёй непаваротлівасьцю тармозаць падрыхтоўку акругі да веснавой сяўбы. Прафэсійнальныя арганізацыі ня ўдзельнічаюць у праводзімым камсамолам двухмесячніку паходу па арганізацыі працы ў колгасах.

БАЛЬШАВІЦКАЯ ВЯСНА ЧАКАЕ АД УСІХ ОРГАЌІЗАЦЫЙ АКУРГІ БАЯВОГА РАЗМАХУ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

У вясеньнага севу засталася невялікі дэбэ. Застаўлена партыяй і ўрадам дача правядзеньня надыходзячых вясны па-большавіцку. Полацкі акругі як і сьлед не ўсвядомілі і не даведзена да пазважанага пачатку партыйнай арганізацыі аўдэцкага апарату.

У матар'ялах абследаваньня поўнай АК РСІ некаторых раёнаў акруговых устаноў знойдзена, амаль па ўсіх акруговых установах адсутнічаюць пляны па падрыхтоўцы да сяўбы. Складзеныя пляны не адпавядаюць тэпам сацыялістычнага будаўніцтва акругі. Плян Акругасоюзу не даведзены да нізоў, колгасы аб гэтым яшчэ нічога ня ведаюць.

З нарыхтоўкай культурных траў шэраг непаразуменьняў, шэраг тэрмінаў плянаваць зацьпячваньня колгасаў вікаю і кашынай. Справа з нарыхтоўкай шыннага насеньня абстаіць вельмі. Палыводсаюз каношчыню прыносіць сяляне на продаж прамые, тады як у акрузе яе хапае.

Плянцы сядзяць па габітэтах

Спецыялісты сельскай гаспадаркі ў Палыводсаюзе і Акругасоюзе працуюць над складаньнем справядліва, якія ніякіх адносін ня маюць, сельскіх іх плянцаў і тэхнічных працэдураў. У гэтых устаноў лічыцца патрэбным скарыстаць спэцыялістаў на практычнай рабоце па навадзеньню колгаснага будаўніцтва і падрыхтоўцы да сяўбы. Дапамога брыгад у справе падрыхтоўкі раёнаў да сяўбы пастаўляе дрэнна. Заўважваюцца моцныя гаспадарствы. Напрыклад: Асьвейскім, Ветрынскім і Вушацкім раёнах прысланыя брыгады працуюць у колгасах пасля ўхваленай працы звярочаліся даўдасна ў горад, альбо адзывалі ў горад тымі ўстановамі, якія прыслалі брыгады. Такія адносіны некаторых устаноў уносяць арганізацыю ў працы раёнаў.

Тэрмінова арганізаваць рамонь інвэнтару

Справа з рамонь сельска-гаспадарчага інвэнтару і машын шмат зрываецца дзякуючы таму, што некаторыя органы не нарых-

тавалі належнага рамоньнага матар'ялу: зэкляпак, балтоў, жалеза і інш. (Дрысенскі, Ветрынскі раёны). Адраманьтавана толькі 169 машын. Кіраўнікі чыгуначных майстэрняў, дзе маецца значная кваліфікаваная сіла, заявілі: „мы можам прыняць удзел у падрыхтоўцы да вясны, калі вы дасцьце нам сродкі і людзей“. Гэта ў той час, калі на чыгуны маецца галоўная кваліфікаваная сіла. І сродкі. Бюрокраатычныя адносіны кіраўнікоў майстэрняў зрываюць удзел рабочых у правядзеньні вясеньнай пасеўнай кампаніі.

Былі моманты, калі акруговыя арганізацыі пасылалі ня тую сілу,

і Лепельскі раён), але да арганізацыі станцый яшчэ не прыступілі. Згодна кантрольных лічбаў па Полацкай акрузе вызначана распаходзіць на 250 тысяч рублёў трактарнай пазыкі. Але на сёньнешні дзень гэтая лічба выканана толькі на 15 проц. Расанскі і Ветрынскі раёны да гэтага часу не сабралі ні аднае капейкі.

У раёнах ня ведаюць аб задках контрактаў.

На сёньнешні дзень пляны контрактаў па акрузе выкананы толькі на 5,3 проц., што не адпавядае плянам народнай гаспадаркі акругі. Ня глядзячы на ​​недастат-

камі раёне за гэту справу зусім яшчэ ня браліся.

Плянцы па ачыстцы насеньня зрываюцца

Па акрузе ачышчана насеньня толькі на 60 проц., ня глядзячы на ​​шэраг прапажоў з боку АК Кі(б)Б і па лініі АК РСІ.

У Дрысенскім і Вушацкім раёнах зернаачышчальныя машыны працуюць без нарузкі. Па некаторых мясцох машыны працуюць у вадну зьмену.

Некаторыя арганізацыі раёнаў не прыдаюць належнага значеньня справе збору попелу. Напрыклад, Лепельскі раён выканаў заданьне на збору попелу толькі на 12 проц.

Спажывецкая коопэрацыя акругі бясплянава вядзе падрыхтоўку да сяўбы

Аўсом і ячменем акруга забясьпечана. Забясьпечаньне ж сартавым аўсом знаходзіцца пад пагрозай у зьвязку з тым, што адпаведныя цэнтральныя органы, як Белколгасцэнтр і Палыводсаюз тры разы зьмянялі кантрольныя лічбы і ні разу ня выканалі сваіх нарадаў па адпраўцы гатунковага аўсу для Полацкай акругі.

Спажывецкая таварыства Асьвейскага і Баркавіцкага (Валынскага) раёну пляны па зарыхтоўцы вікі і каношчыны выканалі толькі на 3-4 проц.

Наогул трэба адзначыць, што ўся сыстэма спажывецкай коопэрацыі акругі ня мае сваіх плянаў падрыхтоўкі да вясны. І кіраўнікі завуляюць: „Нам пляны не патрэбны, бо нам іх дашле Белкоопсаюз“.

Савгасы не дапамагаюць колгасам у ачыстцы насеньня

Савгасы акругі належнай дапамогі сьляняту ў ачыстцы насеньня не аказваюць, аб гэтым сьведчаць факты. Напрыклад, у савгасах Ветрынскага раёну стаяць зернаачышчальныя машыны без нарузкі, а колгасы і акалічнае сьляняту свайго насеньня не ачышчалі з-за адсутнасьці машын.

Штучным угнаеньнем раёны не забясьпечаны. У акрузе няма збырдай пэрспэктывы аб завозе штучнага ўгнаеньня.



ПА-ЧАРАПАШАМУ РЫХТУЮЦА ДА СЯЎБЫ

якая патрэбна. Напрыклад, у Дрысенскім раён замест шорнікаў былі накіраваны шаўцы.

Па лініі шэфства ў вёску накіраваны 42 брыгады па рамонь сельска-гаспадарчага інвэнтару. Сабрана 9 655 рублёў грошай для патрэб, зьвязаных з пасеўкампаніяй.

Гарадзкі савет Полацку з мэтай практычнай дапамогі, узяў шэфства над сельска-гаспадарчай камунай „Экімань“ і мобілізаваў 15 проц свайго складу на працу ў вёску. Гэта, бязумоўна, дасць вялікі зрух у працы.

Распаходжваньне трактарных абавязцельстваў ідзе дрэнна

Машына-конныя станцыі па акрузе намечана арганізаваць чатыры (Дрысенскі, Полацкі, Вульскі

ковецькі работы ў гэтым напрамку, яшчэ і зараз ня прынята ніякіх захадаў да пашырэння контрактаў. У Асьвейскім і у Вушацкім раёнах пляны контрактаў ня даведзены да сельсаветаў і колгасаў.

Ветрынскі раён ня ведае, што трэба рабіць па контрактах. І таму не зьяўляецца дзіўным, што ў гэтым раёне намерцілі законтрактаваць такую колькасьць сьвіней, якая ў два разы пераўшыла сапраўдную наўнасьць сьвіней у раёне.

У большасьці колгасаў адсутнічаюць племянныя быкі. Асабліва гэта адчуваецца па Ветрынскім раёне. Зарыхтоўка жывёлы для колгасаў выканана толькі на 66 проц па ўсёй акрузе.

Злучныя пункты таксама не ва ўсіх раёнах арганізаваны. А ў Ву-

несвачасовае рэзаваньне на палітычна-школьную пастанову Шклоўскага РК КП(б)Б.

2. Цэнтрам работы ўсіх партыйных, савецкіх і грамадзкіх арганізацый павінна зьявіцца работа па правільнай арганізацыі пасеву, згрупаваньню ўвагі на гаспадарчых пытаннях колгаснага руху, арганізацыйнаму і гаспадарчаму замацаваньню ўжо арганізаваных колгасаў, з тым, каб замацаваць дасягнутыя поспехі ў справе калектывізацыі, і далей ісьці ўперад па лініі пашырэння колгаснага будаўніцтва. Трэба арганізацыі працы ў колгасах і гаспадарчаму іх замацаваньню ўдзільці першачарговую ўвагу, шырока разгортваючы сацыялістычнае спаробніцтва ў колгасах.

Разам з замацаваньнем дасягнутых поспехаў Пленум ЦК КП(б)Б падкрэсьлівае настойлівую неабходнасьць разгортваньня самай шырокай і энэргічнай работы сярод бяднячка-сераднячка сьляняства па далейшай калектывізацыі, захоўваючы пры гэтым сапраўднай добраахвотнасьці пры аб'яднаньні ў колгасы.

Пленум ЦК КП(б)Б даручае ўсім арганізацыям безадкладна правесці ў жыцьцё новы статут сельска-гаспадарчае арцелі, скончышы гэтую працу не пазьней 10 красавіка. У прыватнасьці зьвярнуць увагу на большыя прыцягненьне і сьрадніцкую да кіруючай работы ў колгасах. Ажыццэўныя статусы сельска-гаспадарчай арцелі ў першую чаргу азначае выпраўленьне дапушчаных памылак і безадказнасьці і беспадстаўным пераскопваньні з арцелі ў камуны, калі для гэтага ў большасьці месці і ня было належных умоў, выпраўленьне памылак з абгульчэньнем жывёлы (зварот дробнай жывёлы, птушак і адзія каровы ў індывідуальнае карыстаньне колгасніцкім там, дзе гэтага патрабуюць самі колгаснікі).

3. Неабходна ўсім партыйным, савецкім і грамадзкім арганізацыям

зверху данізу сконцэнтравць сваю ўвагу на бліжэйшым пэрыяд на асноўнай і рашаючай палітычна-гаспадарчай кампаніі—на правядзеньні веснавой сяўбы, прыняўшы ўсе належныя меры да ажыццэўленьня наступных канкрэтных задач пасеўнай кампаніі, вызначаных плянамі:

а) Дабіцца пашырэння пасеўнай плошчы ў абгульчэньні індывідуальным сэкьтарах ня менш, чым на 12 проц., правёўшы шырокую растлумачальную работу аб тым, што па закону аб с.-г. падатку прадастаўляюцца ільготы ва пашырэнне пасеўнай плошчы як колгасам, так і аднаасобным бяднячка-сераднячкім гаспадаркам.

б) Забясьпечыць поўнасьцю яравыя клі насенным матар'ялам (поўнае абгульчэньне насеньня ў колгасах і падрыхтоўка насеньня з боку індывідуальных бяднячка-сераднячкіх гаспадарак), кіруючыся пастановай бюро ЦК ад 25 лютага 1930 г. па гэтым пытаньню.

в) Выканаць задачу аб арганізацыі машына-конных станцый.

г) Скончыць у бліжэйшым часе рамонь інвэнтару.

д) Абагуліць да пачатку сяўбы ўсю цягавую сілу ў колгасах (коні, валы).

е) Безадкладна (не пазьней 10 красавіка) скончыць зямляпаказаньне колгасам і забясьпечыць адвод палёў пад яравыя клі аднаасобным бяднячка-сераднячкім гаспадаркам, якія яшчэ не ўвазілі ў колгасы, асобна ад колгасных палёў, згодна дадзеных дырэктывы па гэтым пытаньню. Пры адводзе зямлі індывідуальным гаспадаркам пад яравыя клі прыняць усе меры, шляхам растлумачальнай масавай работы і дапамогі, да арганізацыі супольнай запашкі і засеву на прычыпах таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі.

(ПРАЦЯГ ЗАЎТРА)

Комсамольская арганізацыя пераклалася на баявое правядзеньне сяўбы

Дзякуючы таму, што акругком камсамолу свачасова завастрыў увагу ўсёй акруговай арганізацыі камсамолу па пытаньню падрыхтоўкі да выхаду ў поле,—на сёньнешні дзень зроблены вялікі зрух.

Узьнятае па пастанове бюро акругкому пытаньне аб правядзеньні двухмесячніку паходу па арганізацыі працы ў колгасах (з 15-га сакавіка па 15-ае мая) падхоплена ўсёй масай камсамолу.

Абвясочычы двухмесячнік, камсамолія Полаччыны ўзяла на сябе абавязак дапамагчы колгасам хутчэй скласьці вытворчыя рабочыя пляны, разгарнуць сацыялістычнае ў колгасах, дапамагчы сілай,—вось асноўныя задачы, якія паставіла перад сабою камсамоўская арганізацыя ў час двухмесячніку.

Для непасрэднага кіраўніцтва гэтай работай складзены акруговы штаб, які свачасова разгарнуў працу.

Раённыя арганізацыі ўжо прыступілі да практычнага правядзеньня двухмесячніку.

Арганізаваць працу ў колгасах

Дрысенская камсамолія мобілізавала 15 колгасніцкаў камсамолцаў для дапамогі арганізацыі працы ў нова-арганізаваных колгасах.

У Валынскім раёне створана інструктарская група з 17 асоб і разаслана па ячэйках і колгасах для практычнай дапамогі ў арганізацыі працы і падрыхтоўкі да сяўбы.



„Не для яго ідзе вясна“

Па Расанскім раёне ячэйкі разбіты на асобныя ударныя групы, праведзены сходы батрацка-бяднячкіх моладзі раёну, на якіх прапрацаваны пытаньні паходу арганізацыі працы ў колгасах.

У Асьвейскім раёне арганізаваныя брыгады, сумесна з „Лёгкай кавалерыяй“, утварылі правую падрыхтоўку да севу райкоопсаюзу і больш буйных колгасаў.

Профсаюзы ня ўдзельнічаюць у двухмесячніку

Мерапрыемствы камсамолу ў правядзеньні двухмесячніку не зналі належнага падтрыманьня з боку профсаюзаў. Некалькі дзён таму назад меў месца выладак з боку працаўнікоў АБПС, якія на просьбу акругкому камсамолу дапамагчы ў працы адказалі: „Вы пачлі свой двухмесячнік, дык самі яго і праводзьце, а мы заняты ўдарніцтвам“. Такія тупагаловыя разважаньні шкодзяць задачам падрыхтоўкі да сяўбы. Ёсьць яшчэ маруднасьць і бесплянаваць у шэрагу гаспадарчых устаноў акругі і раёнаў у падрыхтоўцы да пасеўнай кампаніі.

Недастаткова арганізавана справа з практычным выхадам у поле колгасаў па правярцы падрыхтаванасці да сяўбы. Ёсьць моманты аўсім слабой работы з батрацтвам і беднатою. Акругком партыі і АК РСІ ўжо прынялі шэраг пастаноў па зьмяншэньню такіх зьявіш. Трэба толькі адно,—каб гэтыя раённыя свачасова былі рэалізаваны.

Мікола Вілсичык.

партыі і КСМ, якія не разумеюць ніякай важнасьці і не жадаюць працы паказаных пастаноў ЦК КП(б) і артыкулу тав. Сталіна.

Трэба дань рашучы адпор усім тым важным, якія імкнуцца трактаваць правільныя дырэктывы нашае партыі аб неабходнасьці безадкладнага ўраўненьня дапушчаных у шэрагу іх скажэньняў і перагібаў, які адпавядаюць пазважанага, як быццам-бы перада лініі партыі на калектывізацыю. Такія разважаньні ёсьць працягам правага опартунізму ў тых дзелях, якія, не разумеючы лініі партыі, сасклінулі на мэтады адміністрацыі і не разумеюць шкоднасьці гэтага мэтаду ў справе калектывізацыі.

Не адступленьне назад, а вывядзеньне дапушчаных у шэрагу іх перагібаў і скажэньняў, замацаваньне дасягнутых поспехаў з тым, на гэтых падставах выўхільна ўперад па шляху суцэльнай калектывізацыі, ні кроку не адступаючы, крок за крокам замацоўваючы дасягнутыя, развіваючы самую ўпартаў і энэргічную масавую палітычна-вытворчую работу па падрыхтоўцы да вяснянае калектывізацыі—так і ня адступаючы ад гэтых мэтай і задач ЦК УсеКП(б).

Лінію партыі на ажыццяўленьне сацыялістычнай рэканструкцыі сельска-гаспадаркі на базе арганізаваных буйных савгасаў і калектывізацыі зьяўляецца асноўнай і генэральнай лініяй, але яе ажыццяўленьне на ўвазе абавязковую рашучую палітыкаў бараньбу на два франьты—супроць правых ухілсцьцяў (аднабоўчых), і супроць „левых“ перагібаў (заскакваючых уперад) і тым самым скажэнючых лінію партыі. Бараньба з правай веаьспэкай, якая дэстабілізуе галоўнай небаьспэкай, пачынае з тым самым рашучай бараньбу з „левымі“ загібшчыкамі, бараньба з імі зьяўляецца ўмовай і для паспяховага змаганьня з правым ухілам.

ЧЫСТКА---БАЯВЫ АГЛЯД БАЯЗДОЛЬНАСЬЦІ КОМСАМОЛУ

Акругкомы, райкомы павінны сапраўды кіраваць чысткай, а не абмяжоўвацца голымі дыркулярамі

Так далей быць не можа

Агульна-універсытэцкая насьценгазэта БДУ: "Ленінскім Шляхам" акнулася ў глыбокую дрымоту і ня думае, як відаць, прагнуцца, ня глядзячы на тое, што па універсытэце праходзіць падрыхтоўка да чысткі комсамольцаў старэйшых курсаў.

Насьценгазэта Пэдфаку абмежавалася толькі тым, што вывесіла сьпіс комсамольцаў, падлягаючых чыстцы. Гэта называецца—насьценгазэта адлюстроўвае ўсе шырочы кампаніі і жыцьцё на факультэце".

Ніводнага атрыкулу аб чыстцы комсамолу няма ў насьценгазэце. Ды і сам сьпіс не дае поўнага малюнку кожнага

таварыша, які падлягае чыстцы. Вось форма сьпісу: Прозьвішча і імя, стаж, соцыяльнае становішча, соцыяльнае паходжаньне і аддзяленьне.

У графах: "соцыяльнае становішча" і "соцыяльнае паходжаньне" пішацца—"СЕЛЯНІН", а які ён селянін—батрак, бядняк, аб гэтым не палічылі патрэбным напісаць.

Мы лічым, што зараз жа неабходна ўзяцца за папулярнасьці гэтай справы, за стварэньне шырокай грамадзкай думкі і прыцягненьня да чысткі рабочых з вытворчасці, комсамольцаў у Чырвонай арміі і найбольшай колькасьці студэнтаў. З. Ш-дт.

Чаму маўчыць „Мэдфакавец“?

Шмат часу прайшло з таго моманту, калі "Чырвоная зьмена" сыгналізавала аб зрыве падрыхтоўчай кампаніі да чысткі комсамолу старэйшых курсаў БДУ. Але яшчэ і дагэтуль у БДУ ня ўсё зроблена для таго, каб папулярнасьці гэтую справу, згуртаваць усё пролетарскае студэнцтва вакол гэтага пытаньня, каб прыцягнуць рабочых з падшэфных заводаў і фабрык, таксама і чырвонаармейцаў, сярод якіх працавалі і працуюць нашы комсамольцы.

З-за гэтага мы мелі такі бяспрычыны факт на мэдфаку: калі на 3-га сакавіка быў пазначаны адкрыты комсамольскі сход па пытаньню чысткі, то на гэтым сходзе ня было ніводнага беспартыйнага студэнта.

Насьценгазэта "Мэдфакавец", якая, праўда, выдаецца акуратна, забылася аб тым, што на факультэце патрэбна рыхтавацца да чысткі комсамолу. Ня было нават падрабязнага сьпісу комсамольцаў, падлягаючых чыстцы. Толькі за апошні час зьявілася адна заметка на пытаньню чысткі. Газэта "Мэдфакавец", якая на працягу ўсё сваё працы стаіць на правільных рэйках, на гэтым фронце аназала ся бяспрычынай. Насьценкоры не мобілізаваны на гэтую справу, не асьвятляюць у сваёй газэце нічога аб чыстцы і аб тых людзях, якіх патрэбна будзе вычысьціць.

Насьценгазэта павінна мобілізаваць усё сваё сілы на завяршэньне і папулярнасьці сярод студэнцтва пытаньня аб чыстцы і на дапамогу камісіі па правядзеньню чысткі.

Хоць адначыць і такую "дробязь", што дагэтуль яшчэ ня вышавы скрыжкі для падачы кампромэтуўчага матэрыялу.

Юнкор.

ПАДРЫХТОЎКА ДА ЧЫСТКІ ПРАХОДЗІЦЬ БЕЗ КІРАЎНІЦТВА

Аб важнасьці падрыхтоўкі да чысткі комсамольцаў навучальных устаноў і задачах, якія ў зьвязку з гэтым стаюць перад камітэтам, наўрад ці трэба гаварыць.

Але-ж, ня глядзячы на гэта райкомы, у прыватнасьці, Бастрычнінаўскі абмежаваліся аднымі дыркулярамі. Толькі тады, калі правалілася чыстка Савбуд і БДУ, райком пачаў "кіраваць".

Раптам, "кавалерыіскім наскокам" узяліся ячэйкі за гэтую справу, але далей пасяджэньняў бюро ячэйкі яшчэ не пашлі. Шырокія масы комсамольцаў ня ведаюць ці павінны ячэйкі рабіць справадачу на сходах аб чыстцы, ці будзь абсудзены гэтыя ячэйкі? Не мабілізавана ўвага юнкораў, насьценкораў, "лёгкай кавалерыі" на гэтую справу. На сходзе мэдфаку БДУ, нават пасля сыгналу "Чырвоная зьмена" аб правале чысткі на факультэце прагасу, ня было ні аднаго беспартыйнага студэнта.

Большасьць навучальных устаноў

ня ведае, калі будзе чыстка. У політэхнікуме даведаліся аб чыстцы напярэдзні. Дзякуючы гэтаму, рэдактар насьценгазэты "пацёў" усю ноч і амаль адзін выпускіў газэту. Вытворчыя ячэйкі, зьвязаныя з політэхнікумам, таксама ня ведалі аб чыстцы.

Наогул трэба сказаць, што, толькі дзякуючы дрэннаму кіраўніцтву райкомаў, вытворчыя ячэйкі ня ведаюць аб чыстцы студэнтаў-комсамольцаў. Такое "кіраўніцтва" пагражае зрывам чысткі.

Неабходна зараз жа "дыркулярнае кіраўніцтва" пераклучыць у жыццё. Трэба кінуць увесь рабены актыў у ячэйкі навучальных устаноў, аказаць практычную дапамогу падрыхтоўцы, прыцягнуць да яе вытворчыя ячэйкі, мобілізаваць "лёгкую кавалерыю", юнкораў і насьценкораў.

Ужо пара вашым кіраўніком усьведоміць політычнае значэньне чысткі комсамольцаў-студэнтаў.

Навальніца.

ПЛЕНУМ ЦБ ДКО

У аўторак, 8-га красавіка, а 6-й гадзіне ўвечары, адчыніў пленум цэнтральнага бюро дзіцячых камуністычных арганізацый Беларускай Радзіцы.

Парадак дню:

1. Аб выніках правярні і мобілізацыі кадраў на піонерпрацу і дзіцячых вядучых комсамольскага кіраўніцтва піонерарганізацый — даклад РЫНДЗІЧ.

2. Асноўныя пытаньні камуністычнага выхаваньня дзяцей і ўдзел піонерарганізацый у соцыялістычным будаўніцтве. Даклады — БУКЛЕЙ.

3. Аб ініцыятыўна-культурнага будаўніцтва і ўдзел дзіцячых вядучых, даклады — ОШЭРАЎ.

4. Аб ініцыятыўна-культурнага будаўніцтва і ўдзел дзіцячых вядучых, даклады — РЫВІН.

У працы пленуму прымуць удзел старшыні акруговых і раённых ЦБ ДКО, паводары атрадаў і піонэры.

На пленум запрашаюцца комсамольскія актыў, паводары атрадаў, пастой і баз і настаўнікі. Дэлегаты з акруг астанавіваюцца ў першай вядучай гаспадарніцы.

СТАРШЫНЯ ЦБ ДКО пры ЦК ЛКСМБ БУКЛЕЙ

3 фото-апараты па Нова-Беліцы



НА ЗДЫМКУ: Комсамольцы і фізкультурнікі фабрыкі "Васількі" прымаюць удзел у суботніку па збору лому і ўтыль-сыравіны.

АРКЕСТР БЕЗ ДЫРЫЖЭРА

9-га красавіка аркестр Беларускага Цэнтру, у памяшканьні Дзяржаўнага тэатру, наладжвае влікі сымфонічны канцэрт на карысьць калектывізацыі сельскай гаспадаркі.

Паміж іншым, трэба адзначыць новы цікавы пачатак аркестру па прыкладу Маскоўскага Персымпансу (першы сымфонічны ансамбль) — выкананьне рэчэў аркестрам без дырыжэра. У гэтым канцэрце аркестрам без дырыжэра будзе праведзена ўсё першае аддзяленьне. Будучы выкананы такія складаныя рэчы, як фінал з IV сымфоніі Чайкоўскага, сюіта з балету "Лебядзінае возера" і увертура да оперы "Руслан і Людміла".

І-е аддзяленьне канцэрту прысьвечана кампозытару Мусоргскаму. Музыка Мусоргскага больш сугучна

нашай эпосе, чым музыка перагару іншых кампозытараў. сорскі заслугуе такой пазначай, як і Батгозэн, і якога ўсім прызнана героічна дэбрай. Нажаль, да гэтага Менскія слухачы глыбока не зьмілься з творчасцю Мусоргскага. Адна з найбольш цікавых і другога аддзяленьня трэба прысьвіту Мусоргскага: "Малюнкі стаўкі", напісаную ім, як ілюстрацыя да малюнкаў свайго дасябра-мастака Гартмана. На канцэрт абяцае быць вельмі цікава і каштоўна.

На такіх канцэртах трэба абавязваць калектывнае наведваньне рабочых і рабочай моладзі.

Любі

Партыйная канфэрэнцыя 7-й Самарскай дывізіі

4-га красавіка, у памяшканьні Дому Чырвонай арміі, адкрылася дывізіяная партыйная канфэрэнцыя 7-й Самарскай імя ангельскага пролетарыату кавалерыіскай дывізіі.

З дакладам аб сабудаўніцтве і чарговых задачах партыі выступіў сакратар Менскага АБ КП(б)Б тав. Славінскі.

На канфэрэнцыю зьявілася звыш 100 дэлегатаў.

У працы канфэрэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі політпраўленьня БВА тав. Вінакураў і член АПБ БВА тав. Ільлічоў.

Учора вечаарам пасля 3-х дзён працы і прыпадцы рэзолюцыі па дакладах Славінскага, Вінакурава і інш. канфэрэнцыя зачынілася.



Тав. Вінакураў.

Дзе-ж ініцыятыва?

СМАЛЯВІЦКІ мэтачковы савет і комсамольская ячэйка яшчэ да гэтага часу слаба вядуць работу па калектывізацыі. Толькі ў канцы лютага і пачатку сакавіка былі зроблены два сходы па калектывізацыі, але... на гэтым усё і замерла.

Плуг, барана і інш. прылады просяцца да рамонту, але на гэта ніхто не звярочвае ўвагі. Слаба ідзе падрыхтоўка да сябуы. Комсамольская ячэйка і сельсавет стаюць у баку ад гэтага важнейшага пытаньня.

Няма адпору кулакцім і варажым элемэнтам, якія зрываюць працу колгаснага будаўніцтва.

Трэба разбудзіць ячэйкі і сельсавет. Трэба, каб яны былі баявымі штабамі ў падрыхтоўцы і правядзеньні вясенняй пасеўнай кампаніі.

Штурхач.

Менск, друкарня БДВ.

Пры тэмпературы ў 20°...

На нашай фабрыцы "Дняпроўская Мануфактура" (Дуброўна) зусім не адчуваецца аховы працы. Гэта можна пацвердзіць наступнымі фактамі: тэмпература ў цэху надзвычайна часта даходзіць да 20° гарачыні, або наадварот, ёсьць выпадкі, калі рабочыя працуюць у паліто ад холаду. Шклянкі, з якіх п'юць гатаваную ваду, пакрыты на дне іржаўчынай, вентыляцыі на фабрыцы зусім няма і гэта ў той час, калі там працуе тысяча чалавек у тры зьмены. Маецца цэлы шэраг пастаноў розных арганізацый аб пабудове вентылятара, але гэтыя пастановы застаюцца на паперы.

Прыяжджаючы да нас "госьці" ад акруговай інспэкцыі працы забіраюцца да дырэктара ў кабінэт і аб выніках работы нічога ня ведаюць. Фабком па гэтым пытаньню таксама нічога ня робіць.

Л. ЗЕЛЯНКЕВІЧ.

Працаваць, як заўсёды

Комсамольская ячэйка колгасу "Чырвоны Маяк" Сельскага сельсавету. Слуцкага раёну (Бабруйшчына) наладзіла антырэлігійны вечар. На вечаары прысутнічала ўся моладзь гэтага колгасу. Заслухалі даклад аб рэлігіі і, пасля разнаўшыхся па гэтым пытаньню спрэчак, моладзь рашыла абнавізаваць ячэйку бязбожнікаў, а ў дні рэлігійных святаў працаваць, як заўсёды.

Канончык Я.

Паведамленьні

— Сьбня, а 6-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні рабачьому Універсытэцкага гарадка адбудзецца пасяджаньне бюро Фрунзэнскага РК ЛКСМБ.

— Заўтра, 8-га красавіка, а 6-й гадзіне ўвечары адбудзецца пасяджаньне прыймавай камісіі ФРН ЛКСМБ. Вылікаюцца ячэйкі будаўнікоў—саюзная і БЖС.

— 8-га красавіка, а 8-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні Мен. АК ЛКСМБ адбудзецца заняты курсу ацэбрацыйна работнікаў. Будзе прапрацавана пытаньне на тэму: "Праца з кнігай". Яўна таварышоў, вылучаных ячэйкамі і кіраўнікоў груп актэбрат абавязкова.

АК ДНО.

Сьбня, у 6 1/2 гадзіне вечаару ў памяшканьні заці Нарымфіну адбудзецца пашыраны пленум Кастрычніцкага раённага камітэту ЛКСМБ, суаўсакратарамі комсамольскіх і партыйных ячэек, гаспадарнікамі старэйшых фабуаўкомаў, старшынямі вылікаюцца камісіі, рэз. камісіі і "ЛК". Парадак дню: 1. Вынікі сацыялістычнага выхаваньня прафінансаваньня і ўдзел у арганізацыі комсамолу. 2. Падрыхтоўка да юбілею сацыялістычнага будаўніцтва.

БЮРО РК

Адказны рэдактар Рэдколе

Сьбня, а 7-ай гадзіне ўвечары ў памяшканьні рэдакцыі газэты "Чырвоная зьмена" адбудзецца

АГУЛЬНА-ГАРАДЗКАЯ НАРАДА

юнкораў, насьценкораў, рэдактароў комсамольскіх насьценгазэт і членаў груп друку. На абвешчаны дню:

- 1. Доклад рэдакцыі.
- 2. Бягучыя справы.

Яўка абавязкова.

РЭДАКЦЫЯ